

допускающей изменения порядка компонентов в рамках вариантности; лексической устойчивостью, предполагающей наличие лексического инварианта при всей возможной синонимии; морфологической структурой, образованной в данный исторический период; структурно-семантической инвариантностью, создающей невозможность образования иных фразеологизмов с новыми сочетаниями слов. В исследуемых фразеологических/африктических рамках топонимы-компоненты манифестируют двойственный характер:

1) они обладают фразеологическим значением, не допускающим замену топонима на иную подобную единицу (*to set the Thames on fire*);

2) их значение носит ономастический характер и соотносится с единичными понятиями (*to tell a Canterbury tale*). Это сложное структурно-семантическое образование демонстрирует определенное фразеологическое значение и конкретную ономастическую принадлежность.

А.П. Лубінская
БДУКМ (Мінск)

ПРАБЛЕМА «ФАЛЬШЫВЫХ СЯБРОЎ ПЕРАКЛАДЧЫКА» Ў ПРАЦЭСЕ МІЖКУЛЬТУРНАЙ КАМУНІКАЦЫІ (НА ПАДСТАВЕ БЕЛАРУСКАЙ І ПОЛЬСКАЙ МОЎ)

Галоўнай адметнай рысай любога працэсу камунікацыі з'яўляецца абавязковое ўзаемапаразуменне паміж партнёрамі. Інакш губляеца ўсялякі сэнс. Шматлікія даследванні сведчаць аб tym, што існуе даволі шмат прычынаў для непаразумення. Трэба ўлічваць той факт, што міжкультурная камунікацыя — гэта, у першую чаргу, камунікацыя міжмоўная. У такой сітуацыі асноўнай праблемай з'яўляецца тое, што ўдзельнікі камунікатыўнага акту зусім не валодаюць або толькі частковая валодаюць мовай суразмоўцы.

Добрае веданне замежнай мовы — гэта адзін з неад'емных элементаў міжкультурнай камунікацыі. Аднак трэба заўсёды памятаць пра тое, што ў кожнай мове ёсьць свае “падводныя камяні”. Праблемы з разуменнем могуць узікаць, калі ёсьць некія памылкі ў вымаўленні (пры гэтым справа можа даходзіць нават да анекдатычных сітуацый); калі адзін з суразмоўцаў не валодае належным чынам правіламі граматыкі, уласцівымі для чужой для яго мовы, на якой ён размаўляе з носябітам гэтай мовы. Але, на наш погляд, найбольшыя цяжкасці паўстаюць тады, калі адбываецца няправільнае выкарыстанне лексічных адзінак.

У многіх мовах існуе пэўная катэгорыя слоў, якія могуць часта ўводзіць у змані з'яўляюцца прычынай грубых сэнсавых памылак. Яны называюцца псеўдадаінтэрнацыянальнымі словамі, або «фальшывымі сябрамі перакладчыка». Для тых, хто займаецца перакладам розных тэкстаў (вусна ці пісьмова), такія слова ўяўляюць асаблівую небяспеку. Але і ў працэсе звычайнай вуснай камунікацыі неналежнае веданне лексічнага складу іншай мовы можа прывесці да непаразумення.

Ступень няправільнасці інтэрпрэтацыі дадзенай катэгорыі слоў вар'іруеца ў залежнасці ад таго, наколькі роднасныя мовы, носябітамі якіх з'яўляюцца ўдзельнікі

працэсу камунікацыі. Безумоўна, калі парапінаваць, напрыклад, беларускую мову з англійскай, то складаных момантаў можа быць дастаткова шмат. Але і ў выпадку з такімі падобнымі мовамі, як беларуская і польская, як гэта ні дзіўна, таксама могуць узімаць пэўныя цяжкасці.

Зрэшты, у дадзенай канкрэтнай сітуацыі маюць свой уплыў некаторыя дадатковыя фактары. Па-першае, польская мова значна паўплывала ў лексічным плане на беларускую, у выніку чаго ў апошній назіраецца вялікая колькасць паланізмаў. А па-другое, трэба ўлічваць той факт, што беларусы ў пераважнай большасці ўспрымаюць іншыя замежныя мовы (у прыватнасці польскую) праз прызму рускай мовы.

Ніжэй прывядзем парапінаваўшую табліцу некаторых польскіх слоў з іх значэннямі ў беларускай і рускай мовах.

Польская мова	Беларуская мова	Русская мова
milość	любоў	любовь (\neq милость)
uroda	прыгажосць	красота (\neq уродство)
ogród	сад	сад (\neq огород)
Польская мова	Беларуская мова	Русская мова
rama	плячо	плечо (\neq рама)
miasto	горад	город (\neq место)
statek	карабель (\neq статак)	корабль
awantura	сварка, скандал	ссора (\neq авантюра)
woń	пах, духмяніца	аромат (\neq вонь)
baczny	пільны, асцярожны (\neq бачны)	осторожный
dostawka	прыстаўное крэсла, дадатковы ложак	приставное кресло, дополнительная кровать (\neq доставка)

Як бачым, слова, якія могуць увесці ў зман і прывесці да пэўнага непарафразуемага, маюць розныя харектар: ці то больш агульны, ці больш спецыфічны. Відавочным падаецца тое, што, каб не рабіць памылак, пры вывучэнні пэўнай замежнай мовы трэба звяртаць увагу на самыя розныя нюансы, асабліва лексічныя.

Т.А. Мазурук
БГЭУ (Мінск)

ПЕРЦЕПТИВНАЯ СТОРОНА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Полноценная совместная деятельность между людьми в обществе происходит в процессе общения, которое является важнейшей составляющей социального взаимодействия. Следовательно, выпускник вуза с целью общения с носителем другого языка, а также в ходе своей профессиональной деятельности должен обладать рядом способностей к межкультурной коммуникации на основе диалога культур.